



Аляксандр Лукашэнка: “Беларусь сёння —
цытадэль традыцыйнай культуры і маралі. Так будзе заўжды”.



Паважаны Анатолій Мечыславіч!
Паважаныя супрацоўнікі і ветэраны Міністэрства культуры!
Дарагія сябры!
Ад імя Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь прыміце шчырыя віншаванні з 70-годдзем за-
навадзя Міністэрства культуры.
Культура ў жыцці грамадства выконвае велізарную ролю. Дзякуючы намаганням работнікаў галіны фарміруецца і
ўмацоўваецца ідэнтычнасць, захоўваецца гістарычная і духоўная спадчына, перадаюцца з пакалення ў пакаленне ма-
ральныя і этычныя каштоўнасці, якія складаюць аснову нацыянальнай самабытнасці.
Айчынная сфера культуры аб'ядноўвае пад сваім крылом сапраўдных падзвіжнікаў, захопленых, неабякавых і
таленавітых людзей, улюбёных у Радзіму.
Падтрымка культуры з'яўляецца адным з прыярытэтных напрамкаў дзяржаўнай палітыкі. Вось ужо сем дзесяці-
годдзяў Міністэрства культуры паступальна ажыццяўляе надзейную каардынацыйную і супрацоўніцкую работу, выпрацоўвае эфек-
тыўныя ўмовы для захавання шматвяковых традыцый і сталых ідэалаў нашага народа, станаўлення духоўных асноў
грамадства, фарміравання ў моладзі высокіх маральных архаў.
Напярэдадні прафесійнага свята сардэчна віншую работнікаў галіны, супрацоўнікаў і ветэранаў міністэрства з любі-
леем вядомства і ад усёй душы жадаю невычэрпнага натхнення, творчай энергіі і новых поспехаў у высякароднай
справе на карысць любімай, непаўторнай і квітнеючай Беларусі.
Мощнага здароўя, мірнага неба, шчасця і дабрабыту ўсім вам і вашым сем'ям.
Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Наталля Качанова

Другая нядзеля кастрычніка ў Рэспубліцы Беларусь — вельмі важны дзень, што аб'ядноўвае прадстаўні-
коў розных творчых прафесій — артыстаў, музыкантаў, мастакоў, кінематаграфістаў, тэатральных дзеячаў,
выкладчыкаў, супрацоўнікаў музеяў і бібліятэк. Людзей захопленых, таленавітых і шчыра адданых сваёй справе,
якія ўносяць неацэнны ўклад ва ўмацаванне і ў захаванне найлепшых культурных традыцый нашай краіны.
Дарагія сябры, дазвольце шчыра павіншаваць вас з прафесійнымі святамі — Днём работнікаў культуры!
Дзякуючы вашай творчасці і штодзённай працы адкрываюцца новыя выставы, ставяцца спектаклі і канцэрты,
развіваецца народнае лекарцтва — прыкладнае мастацтва. Вы працуеце тады, калі іншыя адпачываюць, і доры-
це навакольным радасць зносіх з прыгожым.
У шпярэшніх няпростыя час уплыў культуры на духоўнае жыццё людзей шматразова ўзрос. Мы сталі часцей за-
думвацца пра вечныя каштоўнасці, пра ідэалы добра і справядлівасці, міласэрнасці і міжнароднай згоды.
Я хацеў бы выказаць удзячнасць усім тым, хто вырашаў прымаваць сваё жыццё служэнню культуры і мас-
тацтвам, хто забяспечвае адзіства беларускага народа, прымае і перадае малому пакаленню духоўны
вопыт, выхоўвае пачуццё патрыятызму і гонару за родную краіну.
Жадаю ўсім работнікам галіны культуры невычэрпнай жыццёвай энергіі, высокіх дасягненняў і твор-
чага натхнення!
Няхай у далейшым ваш талент, стваральная праца і самаадданасць знойдуць цёплы водгук у сэрцах
людзей.
Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Анатолій Маркевіч

Паважаны Анатолій Мечыславіч!
Сардэчна віншую Вас і ўвесь калектыў Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь з прафесійным
святам — Днём работнікаў культуры, а таксама з 70-годдзем з дня ўтварэння вядомства!
Упэўнены, што, азіраючыся на пройдзеныя вялікі і слаўны шлях, міністэрства з поўным правам мо-
жа ганарыцца тым значным укладам, які яго дзейнасць унесла не толькі ў захаванне і развіццё беларус-
кай нацыянальнай культуры, але і ў фарміраванне, ва ўмацаванне каштоўнасцей, што сёння, як і мно-
гія пакаленні беларусаў, аб'ядноўваюць наша грамадства, з'яўляюцца трывалым падмуркам беларускай
дзяржаўнасці.
Культура — гэта невычэрпная крыніца самабытнасці і нацыянальнай годнасці народа. Менавіта ў ку-
льтуры засяроджана гістарычная памяць і ўнікальная духоўная энергія грамадства. І служыць ёй — асаб-
лівай, высякародная і адказная місія, якую на працягу васьмі дзясяткаў гадоў ажыццяўляюць ра-
ботнікі Міністэрства культуры, праводзячы дзяржаўную палітыку ў мэтах ад'яднання інтэлектуальных і
духоўных сіл усёх жыхароў нашай краіны, захавання гісторыка-культурнай спадчыны
Беларусі, развіцця народных традыцый, падтрымкі творчых ініцыятыў.
З задавальненнем хачу бы падзякаваць, што Міністэрства замежных спраў і беларускія замежныя ўстаноў сумесна з Міністэрствам культуры на пастаяннай
аснове актыўна працуюць над развіццём міжнароднага супрацоўніцтва ў куль-
турнай галіне, распусьтоджаннем і папулярызаваннем беларускай куль-
туры і мовы за межамі нашай краіны.
Перакананы, што высокі прафесіяналізм і адданасць любімай
справе работнікаў Міністэрства культуры і надалей будуць служыць
на карысць нашай Радзімы.
У гэты юбілейны год жадаю Вам і ўсяму калектыву міністэрства
натхнення, новых прафесійных дасягненняў, моцнага здароўя,
шчасця і дабрабыту.
3 павагай, міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь Сяргей Алейнік

Шаноўны Анатолій Мечыславіч!
Ад імя калектыву Міністэрства інфармацыі і ад сябе асабіста сардэчна віншую Вас і ўсёх работнікаў сферы куль-
туры з прафесійным святам!
Сваёй працай мастакі і артысты, музыканты і спевакі, работнікі тэатраў, музеяў, бібліятэк і кінематаграфіі ствараюць
належаць ўмовы для далейшага росквіту самабытнай, яркай і непаўторнай беларускай культуры. Дзякуючы ім Беларусь
вымаля ў свеце як краіна, якая валодае велізарным культурным патэнцыялам.
У гэты святочны дзень шчыра жадаю супрацоўнікам міністэрства, усім работнікам сферы культуры новых творчых
дасягненняў, якія паспрыяюць умацаванню нашай роднай Беларусі. Здароўя, шчасця, дабрабыту Вам і Вашым блізкім!
3 павагай, міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь Уладзімір Парцоў

Дарагія сябры!
Ад імя Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь і ад сябе асабіста віншую Міністэрства культуры Рэспуб-
лікі Беларусь са змяняльнай падзеяй — 70-годдзем з дня ўтварэння! За гэтыя гады вядомствам праведзена значная ра-
бота, накіраваная на развіццё і захаванне традыцый, багатай матэрыяльна-духоўнай і гісторыка-культурнай спадчыны.
Выказваем вам шчырую і глыбокую удзячнасць за шматгадовае супрацоўніцтва ў арганізацыі святочнага настрою на
спартыўных мерапрыемствах. Выступленне вядомых беларускіх артыстаў і новых аўтарскія кампазіцыі на II Гульнях краін
СНД падаралі жыхарам і гасцям нашай краіны самую яркую ўражанні і эмоцыі. Маштабны спартыўны форум назаўжды
пакінуў цёплы ўспаміны пра Беларусь і беларусаў.
Жадаю ўсім супрацоўнікам культурнай галіны поспехаў, прадуктыўнай працы і сіл у рэалізацыі творчых задум для да-
лейшага развіцця беларускай культуры і мастацтва!
Міністр спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Сяргей Кавальчук

Паважаны Анатолій Мечыславіч!
Паважаныя работнікі і ветэраны галіны культуры!
Дарагія сябры!
Ад Міністэрства адукацыі і ад мяне асабіста прыміце самыя цёплыя і шчырыя віншаванні са знакавай юбілейнай да-
тай — 70-годдзем з дня ўтварэння Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь!
За гадзі свайго існавання Міністэрства культуры зрабіла гонды ўклад у развіццё культуры і мастацтва, захаванне і
прымянажэнне культурна-гістарычнай спадчыны нашай краіны.
І сёння вядомства паспяхова ажыццяўляе культурную палітыку дзяржавы, эфектыўна забяспечвае развіццё і папу-
лярызацыю беларускай нацыянальнай культуры і мовы, застаецца фарпостам нацыянальных культурных традыцый.
Шэраг Міністэрства культуры пастаянна папаўняюцца высокапрафесійнымі кадрамі, здольнымі вырашаць самыя
складаныя задачы на ўсебаковым удасканаленні арганізацыі сферы культуры, ствараць спрыяльныя ўмовы для існа-
вання розных творчых кірункаў, якія даюць магчымасць кожнаму чалавеку раскрыць свае здольнасці і таленты.
У сістэмы адукацыі і галіны культуры агульная мэты і задачы — садзейнічаць гарманічнаму развіццю і эстэтычнаму
выхаванню дзяцей і моладзі, фарміраваць у новага пакалення каштоўнасці традыцыйнай культуры, выхоўваць пачуццё
нацыянальнай годнасці.
Цяпер вельмі важна падтрымліваць юных талентаў, знаходзіць новыя формы папулярызаванні нацыянальных традыцый.
Віншуючы са слаўнай гістарычнай датай, хачу пажадаць кожнаму з вас далейшых творчых поспехаў, натхнення,
ажыццяўлення смелых ідэй і праектаў.
Міру і стваральнай працы на карысць Рэспубліцы Беларусь.
3 павагай, міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь Андрэй Іванец

Паважаны Анатолій Мечыславіч!
Ад імя Выканаўчага камітэта Садружнасці Незалежных Дзяржаў і ад сябе асабіста
віншую Вас і ўсёх прадстаўнікоў сферы культуры Беларусі з 70-годдзем Міністэрства куль-
туры Рэспублікі Беларусь і прафесійным святам — Днём работнікаў культуры.
Давераны Вам калектыў дзякуючы эфектыўнай працы з году ў год паспяхова да-
сягае паступальных мэў, вырашае шэраг важных стратэгічных задач у галіне культуры
і мастацтва, а таксама ўяўляе сабой яркі і пераканачны прыклад прафесіяналізму
і кампетэнтнасці.
Высокай адзнакай заслужоўвае актыўная дзейнасць Беларусі па рэалізацыі Канцэпцыі
супрацоўніцтва дзяржаў — удзельніц СНД у сферы культуры, а таксама вопыт старшын-
ства ў Савеце па культурным супрацоўніцтве дзяржаў — удзельніц СНД.
Перакананы, што ініцыятыўная пазіцыя беларускага боку ў міжкультурным дыялогу
краін Садружнасці і надалей будзе спрыяць умацаванню ўзаемдзейння і развіццю агуль-
най гуманітарнай прасторы СНД.
Дазвольце выказаць шчырую удзячнасць Вам, паважаны Анатолій Мечыславіч, і ка-
лектыву Міністэрства за плённую работу з Выканаўчым камітэтам і органамі галіновага
супрацоўніцтва Садружнасці Незалежных Дзяржаў.
Жадаю невычэрпнай жыццёвай энергіі, моцнага здароўя, дабрабыту і поспехаў
у справах.
3 павагай, першы намеснік Генеральнага сакратара СНД Леанід Анфімаў



**Чым адзначыліся
для Міністэрства
культуры гады
яго дзейнасці?**
(Паводле звестак
Нацыянальнага гістарычнага музея)



• 8 мая шляхам аб'яднання Міністэрства кінематаграфіі, Камітэта па справах культуры-асветніцкіх устаноў, Камітэта па справах мастацтваў, Камітэта радыёінфармацыі і Упраўлення па справах папіграфічнай прамысловасці, выдавецтваў і кніжнага гандлю ўтворана Міністэрства культуры БССР.

• 3 ліпеня, у дзень дзясятай гадавіны вызвалення Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, адкрыты помнік Пераможце ў гонар воінаў Савецкай арміі і партызан, якія загінулі падчас Вялікай Айчыннай вайны.

• Тэатр імя Янкі Купалы ў Мінску атрымаў статус акадэмічнага, а Дзяржаўнаму рускаму драматычнаму тэатру БССР было нададзена імя Максіма Горкага.

• 1 студзеня пачала працу Мінская студыя тэлебачання. У маі ўступіла ў строй малая студыя тэлебачання памерам у 100 квадратных метраў, што дазволіла ажыццяўляць трансляцыю перадач, таксама дзейнічаў малы рухомы тэлецэнтр.

• Створаны Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа і Тэатр юнага глядача БССР.

• Пастановай Савета Міністраў БССР № 423 Дзяржаўная карцічная галерэя БССР была перайменавана ў Дзяржаўны мастацкі музей БССР, з лістапада прайшоў ўрачыстае акрычце новага музейнага будынка.

• Распачала дзейнасць арганізацыйная група па стварэнні Гісторыка-краязнаўчага музея БССР.

• Акрычце будынак Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі імя А. В. Луначарскага.

• 11 лютага ў Мінску адбыўся першы паказ у новым будынку цырка.

Паважаны Анатолій Мечыславіч!
Ад імя Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў-удзельніц СНД (МФГС) сардэчна віншую Вас і ўсіх Ваших калег з Днём работнікаў культуры. Гэтае свята ў год 70-гадовага юбілею Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь аб'ядноўвае ўсіх, хто захоўвае і стварае сапраўднае духоўнае каштоўнасці, дапамагае далучыцца да найбольшай гістарычнай спадчыны, развівае новыя кірункі культуры, сваім талентам прыносіць радасць і гармонію жыцця!

Спадчына, сучасная культура і мастацтва Рэспублікі Беларусь не толькі становяцца ўсё больш шырока вядомымі ў іншых дзяржавах, але і робяць вялізны ўнёсак у фарміраванне агульнай культурнай прасторы краін Садружжасі. Беларускае гарады па праве прызнаваліся культурнымі сталіцамі СНД, беларускія дзеячы культуры і мастацтва неаднаразова аб'яшчаліся лаўрэатамі Міждзяржаўнай прэміі «Зоркі Садружжасі». Міжнародны тэатральны фестываль «Белая вежа», Мінскі міжнародны кінафестываль «Лістапад» сталі традыцыйнымі месцамі сустрэчы майстроў тэатра і кіно СНД, а Міжнародны кангрэс «Бібліятэка як феномен культуры» — эфектыўнай пляцоўкай для абмену вопытам работнікаў Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, што адзначала сваё 100-годдзе, з установамі многіх краін свету. Для МФГС з'яўляецца гонарам сумесна працаваць у гэтых і іншых праектах з Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь.

Давольце выказаць надзею на тое, што наша супольная работа і ў далейшым будзе мець плённы і сямброўскі характар, і падзякаваць за вызнаную падтрымку дзейнасці МФГС у інтарсах развіцця гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў-удзельніц Садружжасі.

Выканаўчы дырэктар Міждзяржаўнага фонду гуманітарнага супрацоўніцтва дзяржаў-удзельніц СНД Анатолій Іксанаў

Паважаныя калегі, дарэгі сябры!
Прыміце мае самыя шчырыя віншаванні з 70-годдзем Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі!
Расію і Беларусь звязвае агульная гісторыя, культура і духоўнае каштоўнасці. На гэтым трывалым фундаменце грунтуецца спадчына нашых брацкіх народаў.

Нашы краіны ва ўсе часы былі багатыя на талентаў і майстроў, іх уклад заўважліва застанеша ў «залатым фондзе» сусветнай культуры дзякуючы беражлівым адносінам грамадзян Расіі і Беларусі да захавання традыцый і гісторыі.

Сардэчна дзякую Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь за шматгадовае плённае супрацоўніцтва, падтрымку і ўсебаковае садзейнічанне ў рэалізацыі сумесных праектаў.

Упэўнена, што наперадзе ў нас яшчэ мноства яркіх маштабных мерапрыемстваў. Жадаю ўсім калектыву Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь моцнага здароўя, поспехаў і працітанія!

Міністр культуры Расійскай Федэрацыі Вольга Любімава

Паважаны Анатолій Мечыславіч!
З нагоды 70-годдзя з дня ўтварэння Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь ад імя Пароўства Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь шлю Вам і ўсім калектыву Міністэрства культуры шчырыя віншаванні і найлепшыя пажаданні!

На працягу 70 гадоў з моманту ўтварэння Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь паміж нашымі краінамі ўсталявалася развіваюцца культурныя сувязі. За гэты час наладжана цеснае супрацоўніцтва і блізкія абмены. Асабліва ў апошнія гады пад стратэгічным кіраўніцтвам Старшыні Сі Цзіньпіна і Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка на фоне выпрабаванняў міжнароднай абстаноўкі, што імкліва мяняецца, і пандэміі абодва бакі аб'ядноўваюць намаганні, бесперапынна ўкараняюць інавацыі і пашыраюць формы і каналы культурнага супрацоўніцтва паміж двума краінамі, правялі разнастайныя афлайн- і афлайн-мерапрыемствы па абмене, што сыграла важную ролю ва ўмацаванні ўзаемаразумення паміж двума народамі і ў паглыбленні сямброўства паміж двума краінамі.

У 2023 годзе паспяхова прайшло пятае сумеснае пасаджэнне Камісіі па культурным супрацоўніцтве Кітайска-беларускага міжкураванага камітэта па супрацоўніцтве. Падчас мерапрыемства былі падпісаны План супрацоўніцтва паміж Міністэрствам культуры і турызму Кітайскай Народнай Рэспублікі і Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь на 2023—2025 гады і Прагатак пятага сумеснага пасаджэння Камісіі па культурным супрацоўніцтве, што заклала трывалае аснову для паглыблення і развіцця культурнага супрацоўніцтва.

Мы знаходзімся на новым гістарычным зямлячым пункце ўсталявання і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Кітаі і Беларусі. І я перакананы, што сумеснымі намаганнямі абодвух бакоў кітайска-беларускае культурнае супрацоўніцтва не спыніцца на дасягнутым, а абавязкова даб'е сваё ішчэ большых поспехаў, стаўшы ўзорам культурнага абмену паміж нашымі краінамі.

На завяршэнне жадаю працітанія і бурнага развіцця справе культуры Беларусі, а кітайска-беларускаму культурнаму абмену і супрацоўніцтву — адкрыць новую главу ў сваёй гісторыі.

Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Се Сяан

Паважаны Анатолій Мечыславіч Маркевіч, міністр культуры Рэспублікі Беларусі!
Ад імя Міністэрства культуры, спорту і турызму Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам і ад сябе асабіста хачу павіншаваць Вас, спадар міністр, кіраўнікоў і службовых асоб Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь з 70-годдзем з дня заснавання вядомства.

За 70 гадоў стабільнага і развіцця міністэрства беларуская культура, што знаходзіцца пад яго апекай, даліся многіх вялікіх дасягненняў, унесла істотны ўклад у будаўніцтва і развіццё міжнароднага супрацоўніцтва і абмену ў галіне культуры і мастацтва.

Веру, што, іпчына за стагай традыцый, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь працягне рух наперад, будзе іграць больш важную ролю ў сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі і ўзаемадзейнічаць з Міністэрствам культуры, спорту і турызму В'етнама, каб эфектыўна рэалізоўваць праграмы і мерапрыемствы культурнага абмену паміж двума краінамі, спрыяючы ўмацаванню добрага сямброўства паміж В'етнамам і Беларуссю, і каб нашы дзяржавы разам рабілі ўнёсак у пашырэнне ролі культуры ў дасягненні мэт ААН у галіне ўстойлівага развіцця.

Давольце пажадаць Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусь далейшага развіцця.

3 павагай, міністр культуры, спорту і турызму В'етнама Нгуен Ван Хунг

Паважаны Анатолій Мечыславіч!
Прыміце мае шчырыя віншаванні з нагоды святкавання Дня работнікаў культуры і 70-годдзя з дня заснавання Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі.

За шматгадовую гісторыю беларускі народ стварыў і назапасіў багатую спадчыну. Ён валодае ўнікальным гісторыка-культурным патэнцыялам, аб'ектамі архітэктуры, мастацтва, археалогіі, музейнымі калекцыямі. У век інфарматызацыі мы разумеем, наколькі каштоўная праца работнікаў культуры.

Мы верым у захаванне і ва ўмацаванне дзелавых і сямброўскіх адносін паміж нашымі народамі і спадзяёмся на далейшае развіццё супрацоўніцтва.

Жадаю Вам і ўсім работнікам сферы культуры Рэспублікі Беларусь моцнага здароўя, дабрабучы, творчага натхнення і далейшых поспехаў!

3 павагай, міністр культуры і Інфармацыі Рэспублікі Казахстан Аіда Балаева

Сардэчна віншую з прафесійным святам дзеячў культуры і мастацтва, захавальнікаў і папулярызатараў спадчыны.

Жадаем поспехаў, творчых уздымаў і кар'єрных узлётаў, невычарпальнага патоку энергіі, валаспада новых ідэй, акіяна натхнення, мора радасці і пазітыву.

Няхай ваша дзейнасць прыносіць задавальненне людзям і вам самім. Няхай не знікнуць ваш талент і ваша натхненне. Жадаем, каб вас заўсёды атачаў толькі цудоўны свет мастацтва.

Выказваем упэўненасць у тым, што сямброўскія адносіны і ўсебаковае супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі і надалей будуць развівацца і ўмацоўвацца на карысць Таджыкістану і Беларусі.

3 найлепшымі пажаданнямі, першы намеснік міністра культуры Рэспублікі Таджыкістан Абід Назарыён

Паважаны Анатолій Мечыславіч!
Ад імя Міністэрства культуры Рэспублікі Узбекістан свецду сваю шчырую павану Міністэрству культуры Рэспублікі Беларусі.

Пэры за ўсё віншую Вас з 70-годдзем з дня ўтварэння Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі.
У апошнія гады супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі ў сферы культуры выйшла на новы ўзровень.

Прадстаўнікі сферы культуры і мастацтва нашых дзяржаў на стагай аснове прымаюць удзел у фестываліх і конкурсах, што праходзяць ва Узбекістане і ў Беларусі.

Мы з'яўляемся сведкамі таго, што наша двубаковае супрацоўніцтва працягваецца ў шматбаковым фармаце ў рамках такіх міжнародных арганізацый, як Садружжасі Незалежных Дзяржаў, Міждзяржаўны фонд гуманітарнага супрацоўніцтва.


Паспяховае правядзенне Дзён культуры Узбекістана ў Красавіку 2023 года ў Мінску стала важным у развіцці двубаковага культурных сувязей паміж нашымі краінамі.

Спадзяёмся, што такія мерапрыемствы працягнуцца і ў будучыні.

Карыстаючыся выпадкам, хачу яшчэ раз павіншаваць Вас з юбілеем Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі.

Прыміце, паважаны міністр, запэўненні ў маёй самай высокай павазе.

Міністр культуры Рэспублікі Узбекістан Азэдбек Назарбекаў



1964

1967

1969

1970

1971

1972

1973

1974



► Беларуская дзяржаўная філармонія распачала працу ў новай канцэртнай зале.

► Адкрыліся пастаянная экспазіцыя Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вайшай Айчынай вайны і Дзяржаўнага музея БССР (цяпер — Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусі).

► Утвораны Полацкі гісторыка-археалагічны запаведнік (цяпер — Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік).

► 5 ліпеня адбылося ўрачыстае адкрыццё мемарыяльнага комплексу «Хатынь». Група архітэктараў і скульптараў (народны мастак БССР Сяргей Сяліханав, Юрый Градаў, Валянцін Занковіч і Леанід Левін) стварыла запам'янальны эмацыйны сімвал гітлераўскага генацыду ў Беларусі, за што ў 1970 годзе была ўдастоена Ленінскай прэміі СССР.

► 1 верасня пры Міністэрстве культуры БССР арганізаваны Рэспубліканскі інстытут павышэння кваліфікацыі работнікаў культуры (сёння — Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў).



► 25 верасня адкрыты мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой».



► Вакальна-інструментальны ансамбль «Песняры» стаў лаўрэатам Усеасоўзнага конкурсу выканаўцаў савецкай песні.

► Створаны вакальна-інструментальны ансамбль «Верасы» пад кіраўніцтвам Васіля Раінчыка.

► 4 снежня прынята рашэнне аб заснаванні Рэспубліканскага музея атазіму ў Полацку. 6 чэрвеня 1977 года ўстава была перайменавана ў Рэспубліканскі музей атазіму і гісторыі рэлігіі і пераведзена ў Гродна.

► Створаны вакальна-інструментальны ансамбль «Сябры» пад кіраўніцтвам Анатолія Яромленкі. Калектыв у 1977 годзе стаў лаўрэатам Усеасоўзнага конкурсу савецкай песні, прысвечанага 60-годдзю Кастрычніка, а ў 1979-м — Усеасоўзнага тэлеконкурсу «3 песні па жыцці».

► Арганізаваны беларускі фальклорна-хараграфічны ансамбль «Харошкі» пад мастацкім кіраўніцтвам Валянціны Гаёвай.

Паважаныя калегі!

Ад імя Міністэрства культуры Рэспублікі Татарстан і ад сябе асабіста віншуем калектыву Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь з 70-годдзем з дня заснавання.

Жыхары Беларусі могуць на права ганарыцца тым, што ў рэспубліцы ўдалося захаваць і павялічыць тое вечнае культурна-моўнае і духоўна-маральнае багацце, якое было назапашана за доўгія стагоддзі мірнага суіснавання розных традыцыйных культур.

Ваша праца і адданасць справе культуры з'яўляюцца неацэнным укладам у захаванне культурных каштоўнасцей краіны і духоўнае развіццё нашай.

Чеснае ўзаемадзеянне — сімвал адзінства нашых народаў, якія маюць агульныя старонкі гісторыі, падобныя культуры, пазнавальны і зберагаючы традыцыйныя сямейныя каштоўнасці.

Мы ўпэўнены, што і надалей культура будзе іграць важную ролю ў развіцці супрацоўніцтва Рэспублікі Татарстан з Рэспублікай Беларусь. Спадзяемся, што нашы духоўныя, культурныя і эканамічныя сувязі з гадамі будуць толькі ўмацавацца. Жадаю Вам і Вашаму калектыву далейшых поспехаў у працы, творчых дасягненняў і новых цікавых праектаў.

З найлепшымі пажаданнямі, міністр культуры Рэспублікі Татарстан Ірада Аюпова

Паважаныя Анатолій Мечыславіч!

Прыміце самыя шчырыя віншаванні са змяняльнай падзеяй — 70-гадовым юбілеем з дня ўтварэння Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь!

Культура разам з адукацыяй і асветай фарміруе чалавечы капітал нашых краін. Гэта частка нашага гістарычнага кода, нацыянальнага характару. Самабытная культура Беларусі фарміравалася цягам многіх стагоддзяў. З пакалення ў пакаленне перадаваліся духоўныя каштоўнасці, якія ўсталяюць маральную супакоўнасць чалавека. Тут існавалі і развіваліся арыгінальныя архітэктурныя і мастацкія школы, ствараліся непаўторныя музычныя і літаратурныя творы.

На сучасным этапе беларуская культура ўпэўнена займае перадавыя пазіцыі па ўсім кірунку. Вядзецца праца па захаванні і папулярызаванні славянскай культуры, а таксама пашырэнні міжнародных сувязей.

Культура дапамагае ўмацаваць партнёрскія адносіны і закласці аснову развіцця разнабаковага культурнага жыцця грамадзян.

Прыкладам ідэянага супрацоўніцтва стала маштабная падзея — Дні культуры Растоўскай вобласці ў Рэспубліцы Беларусь, якія прайшлі на найлепшых пляцоўках у Мінску, Віцебску і Слуцку. Паспех мерапрыемства ў многім залежаў ад прафесіяналізму кіраўнікоў і спецыялістаў Вашага ведамства, якія ўзялі ўдзел у арганізацыі падзеі.

Немагчыма пераацаніць каардынацыйную і накіроўваючую ролю Міністэрства культуры, у якім працуюць адданыя сваёй справе работнікі, зольныя прымашь уважання і дакладныя рашэнні, арыентаваныя на развіццё і захаванне гісторыка-культурнай спадчыны рэспублікі.

Жадаю ўсім далейшых поспехаў, новых дасягненняў, рэалізацыі творчых задум і праектаў на карысць культуры Рэспублікі Беларусь!

Міністр культуры Растоўскай вобласці Ганна Дзмітрыева

Дарагія работнікі культуры!

Прыміце самыя цёплыя і шчырыя віншаванні з вашым прафесійным святам!

Калі гаварыць, што мастацтва — гэта неба, то вы трымаеце яго купал на сваіх плячах. Толькі дзякуючы вашай штодзённай працы, не заўжды прыметнай, але такой важнай, мы можам зрабіць свае душы больш высакароднымі, удыхнуць чыстае паветра творчасці і захаваць у сэрцах нешта прыгожае, узнёслае і светлае.

Вы дорыце людзям свята, дапамагаеце маладому пакаленню далучыцца да вытокаў беларускай культуры, спраўляеце зберажэнню і прамнажэнню спадчыны нашай краіны.

Ад усёй душы жадаю вам прафесіяналізму, невывяртанай энергіі і вялікай любові да сваёй справы. Няхай і ў дзейнасці, і ў асабістым жыцці заўсёды будзе мора пазітыўных эмоцый, фантазія будзе безмежнай, праца — прыемнай, а вынік — станоўчым!

Са святам!

З павагай, старшыня Беларускага прафесійнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму Таццяна Філімонава



Паводле высокіх ідэалаў



СЯРГЕЙ ПАНАСЮК,
начальнік упраўлення культуры Брэсцкага аблвыканкама.

— Культурная спадчына Брэсцчыны фарміравалася стагоддзямі. З пакалення ў пакаленне перадаваліся духоўныя каштоўнасці, а разам з імі — высокія ідэалы дабрны і справядлівасці, павагі і годнасці, шчырасці і адкрытасці. Радасна, што і сёння мы кіруемся гэтымі арыенцірамі.

Сфера культуры вобласці развіваецца. Ствараюцца камфортныя ўмовы для захавання спадчыны, эстэтычнага выхавання, развіцця творчага патэнцыялу жыхароў рэгіёна.

Брэсцчына мае насычанае культурнае жыццё. Традыцыйна святочны календар сёлета ўпрыгожылі міжнародны фестываль класічнай музыкі “Студзеньскія музычныя вечары” і міжнародны фестываль тэатральнага мастацтва “Белая Вежа”. Штогод яны заўважваюць усё большае прызнанне глядачоў. На годным узроўні адбыліся абласныя фестывалі фальклорнага мастацтва “Ганючак”, абласны фестываль праваславаўных спеваў “Пойце Богу нашаму, пойте”, абласное свята гумару “Споруцкія жарты” і іншыя мерапрыемствы, што ўжо сталі візіткай нашай зямлі.

Аматарскія калектывы мастацкай творчасці знаёмлі з нашай культурай гасцей беларускай зямлі і прэзентавалі радзіму на міжнародных форумах.

Нашы бібліятэкі рэалізуюць сацыякультурныя і асветніцкія праекты, ствараюць выставы, краязнаўчыя электронныя рэсурсы, ладзяць семінары і круглыя сталы. Брэсцкая абласная бібліятэка імя М. Горкага распрацавала экспазіцыю “Генацыд у Беларусі. Паміць не памірае”, якая дэманструецца на розных пляцоўках рэгіёна. Цікаваць выклікаюць выставы да 470-годдзя заснавання першай тыпаграфіі на тэрыторыі Беларусі і да 460-годдзя выдання Берасцейскай Бібліі.

Асобна хочацца падзякаваць сёлета яму юбіляру — Брэсцкаму тэатру лялек. Ён святкуе 60-годдзе. За кошт гранта Прэзідэнта тэатрыхце спектакль “Еуфрасіня Полацкая”, прэм’ера якога чакаецца ў кастрычніку. Група актывістаў удзельнічае ў міжнародных,

рэспубліканскіх і абласных мерапрыемствах, папулярызуе мастацтва сродку людзей рознага ўзросту.

Актыўна развіваецца міжнароднае ўзаемадзеянне. Важным крокам у развіцці добра-суседскіх адносін з Расіяй стала падпісанне пагаднення аб культурным супрацоўніцтве паміж Брэсцкім аблвыканкамам і кінаканцэрнам “Масфільм”. Яно прадугледжвае арганізацыю перадпрэм’ерных паказаў вэб-на-патрыятычных карцін. Нашы мейсцішчы ўстанавілі новую сувязь з расійскімі, рэалізавалі шэраг сумесных выстаў.

Шаноўныя калегі! Дзякуючы вашай штодзённай працы нацыянальная культура актыўна развіваецца. Нашы дасягненні праслаўляюць Беларусь. Сардэчныя словы падзякі ветэранам галіны. Ад усёй душы віншую вас з нашым агульным святам! Жадаю творчых поспехаў, удачы, здароўя, міру і дабрабыту!



Брэсцкая вобласць

Брэсцкая крэпасць — комплекс абарончых збудаванняў XIX — пачатку XX стагоддзяў

—1975—1977—1978—1982—1985—1987—1988—1989—

• На базе бібліятэчнага факультэта Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя Максіма Горкага і аддзялення культуры-асветніцкай работы Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута заснаваны Мінскі інстытут культуры (сёння — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў).



• 29 кастрычніка адкрыта літаратурна-дакументальная экспазіцыя Кулапаўскага мемарыяльнага запаведніка “Ляўкі”.

• Тэатр імя Якуба Коласа ў Віцебску атрымаў статус акадэмічнага.

• 30 лістапада ў колішнім куцельскім асабіку Міністэрства культуры XIX стагоддзя ў Ветцы створаны Музей народнай творчасці. У аснову экспазіцыі была пакладзена прыватная калекцыя мясцовага мастака, разбіра па дрэве, чаканчыка, пераплётчыка і ткача Федара Шклярава, які стаў першым дырэктарам музея.

• Ва ўстановах культуры пры садзейнічанні Міністэрства культуры БССР адзначалася 100-годдзе з дня нараджэння Якуба Коласа і Янкі Купалы. Рэспубліканскае свята паэзіі, песні і народных рамансаў “З адной думкай аб існасці Беларусі”, прамержаванае да 100-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы, адбылося ў Вязынцы і Ляўках, а з нагоды 100-годдзя з дня нараджэння Якуба Коласа — у вёсцы Бервянец.



• 8 мая ў гонар 40-й гадавіны Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне адкрыты архітэктурна-культурны комплекс “Мінск — горад-герой”.



• Створаны Дом-музей Пётруся Броўкі ў вёсцы Пушкілавачы.



• На Віцебшчыне ў вёсцы Здраўнёва як філіял абласнога краязнаўчага музея створаны Музей-садыба Ільі Рэпіна.

• 5 верасня заснаваны філіял Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы ў вёсцы Харужаны Логойскага раёна.



Родныя матывы — міжнародны маштаб

Памнажаем набытак продкаў

Віцебская вобласць

Сафіійскі сабор — помнік сакральнага дойлідства XI—XVIII стагоддзяў у Полацку



ПЁТР ПАДГУРСКІ, начальнік упраўлення культуры Віцебскага аблвыканкама:

— Работнікі культуры Віцебшчыны прыйшлі да прафесійнага свята з мільямі творчых дасягненняў. На высокім узроўні прайшлі мерапрыемствы ў рамках XXX Дня Беларускага пісьменства ў Гаралку. Чарговы раз шматлікіх гасцей на нашай зямлі сабралі падзеі міжнароднага маштабу: фестываль мастацтваў “Славянскі базар у Віцебску”, фестываль старадаўняй і сучаснай камернай музыкі ў Полацку, свята традыцыйнай культуры “Браслаўскія зарніцы”, фестываль песні і музыкі “Дняпроўскія галасы ў Дуброўне”, фестываль народнай музыкі “Звіньчы шыбальды і гармонік” у Паставах, свята “Вішнёвы фестываль” у Глыбокім, пленэр дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва ў Копысі.

Сёлета адзначацца 85-годдзе ўтварэння Віцебскай вобласці. Установы культуры і адукацыі зладзілі шэраг мерапрыемстваў да гэтай даты.

У Год міру і стварэння Віцебская абласная бібліятэка распрацавала электронны рэсурс “Святая алексу Віцебшчыны”. Ва ўстанове пачаў дзейнічаць батлечны тэатр. Звыш сотні рэдкіх і асабліва каштоўных кніг дэманструюцца ў выставачнай зале ExLibris, якая сёлета адкрылася ў абласной бібліятэцы.

Новыя творчыя практыкі зладзіў абласны метадычны цэнтр народнай творчасці. “Берасіянікі Віцебшчыны” прысвечаны адрэзана тэхналогіі апячвання яростай ганчарнага посуду, што развіваліся цягам XVII—XIX стагоддзяў. А ў рамках праекта “Ура! Каникулы: у аб’ектыве дзеці” аўтаклубы і аб’ектывы правялі больш за 300 мерапрыемстваў у населеных пунктах без стацыянарных устаноў культуры.

Заўважнай падзеяй у жыцці Беларускага тэатра “Ляўка” стала сёлета публікацыя “Дзюймавачка”. Артысты тэатра сёлета публікавалі з гастролямі ў многіх гарадах Віцебшчыны, на міжнародных фестываліх. Владыч майстар сцяны Юры Франкоў узнагароджаны медалём Франціска Скарыны.

У Віцебскай вобласці ўмацоўваецца матэрыяльна-тэхнічная база устаноў культуры. У Лепелі завершана рэстаўрацыя помніка архітэктуры XIX стагоддзя — будынка былога віначышальнага склада — пад краязнаўчы музей. Цяпер там вядзецца экспазіцыйная работа. Плануецца адкрыць чатырох залаў. Пасля рамонтных уладанняў у эксплуатацыю Цэнтры культуры ў Дзісне Міёрскага раёна і Багушэўскай дзіцячай школы мастацтваў. Вядуцца работы на іншых аб’ектах.

Працягваецца дзейнасць па захаванні і папулярызаванні спадчыны. Рэстаўратары працуюць у полацкай Спас-Праабражэнскай царкве. У гаспадарчы ўжытак уведзены чатыры гісторыка-культурныя каштоўнасці, якія раней не выкарыстоўваліся. Гэта будынкі на тэрыторыі Верхняга замка ў Полацку, Вялікая Любавіцкая синагога ў Віцебску. Знакавіты адкрыццё прынеслі археалагічныя раскопкі ў вобласці.

Сёння хочацца пажадаць вам, шануюныя калегі, новых і яркіх праектаў, натхнення, міру і плённай працы на карысць нашай краіны. Са святам!



ІНГА ЗАЎАРОДНЯЯ, начальнік галюнага упраўлення культуры Гомельскага аблвыканкама:

— Гомельшчына мае багатую духоўную і матэрыяльную спадчыну. Алмыслоўчы ў розных кутках вобласці, чые сэрцы поўняцца любоўю да малой радзімы, рупліва зберагаюць і памнажаюць гэты багаты набытак продкаў. Для рэалізацыі дзяржаўнай культурнай палітыкі ў вобласці сёння працуюць звыш тысячы арганізацый сферы культуры.

Варта адзначыць, што нашы ўстановы сталіся актыўнымі арганізатарамі і ўдзельнікамі маштабных праектаў. Культурна-фестывальнае жыццё нашага рэгіёна насычанае і разнастайнае. На высокім узроўні праведзены ўрачыстасці да 85-годдзя з дня ўтварэння Гомельскай вобласці, традыцыйная сустрэча памежных абласцей Беларусі і Расіі “Славянскія алімпіады” і міжнародны моладзевы лагер “Дружба-2023”, міжнародны фестываль-свята “Славянскія літаратурныя дажнікі”, рэспубліканскі фестываль народнага гумару “Аўцюкі”, рэгіянальны фестываль “Граі, гармонік”, “Беларусь — мая мова і песня”, “На зямлі Кірылы Тураўскага”. Яркі ўражанні ў публікі пакінулі адкрытасць свята народнай традыцыі “Крыніцы-фэст”, фестываль кнігі “#ЧытайГомель” і мноства іншых падзей. Сёлета пакладзены пачатак маштабным культурна-патрыятычных акцыям да важных дат, што неўзабаве адзначыць наша краіна, — да 80-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

Вялікая праца праведзена для фарміравання турыстычнай прывабнасці рэгіёна. Гэтаму паспрыяла развіццё падзейнага турызму, знаёмства гасцей з гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі і носьбітамі народных традыцый. У Год міру і стварэння мы актыўна вялі экспазіцыйна-выставачную работу, каб далучыць жыхароў вобласці да спадчыны, да гераічнага мінулага краю.

На тэатральных падмостках вобласці прадстаўлены чатырнаццаць прэм’ерных спектакляў. Музейныя ўстановы зладзілі мерапрыемствы ў рамках міжнароднай акцыі “Ноч музеяў”, а ў верасні ўсе бібліятэкі з размахам правялі акцыю “Бібліяноч”.

Гомельская вобласць

Сядзіба Козел-Паклеўскіх — комплекс XIX стагоддзя ў вёсцы Красны Бераг Жлобінскага раёна



1990

1–9 верасня прайшлі ўрачыстасці да 500-годдзя з дня нараджэння Франціска Скарыны.

19 лістапада адкрыты Магілёўскі абласны мастацкі музей (з 1996 года носіць імя П. В. Масленікава).



1991

15 мая пры Міністэрстве культуры заснавана рэдакцыя па выпуску штодзённай газеты “Культура”.

31 чэрвеня згодна з загадам Міністэрства культуры БССР № 68 арганізаваны Беларускі інстытут праблем культуры.

Створаны Мінскі мастацкі ліцэй (сёння — Мінская дзяржаўная гімназія-каледж мастацтваў) пры Беларускам тэатральна-мастацкім інстытуце.



1992

У Віцебску праведзены I Міжнародны фестываль “Славянскі базар”.



1993

Савет Міністраў прыняў пастанову аб стварэнні Нацыянальнага запаведніка “Нясвіж”.



1994

25 мая вырашана адзначыць Дзень беларускага пісьменства і друку на першым тыдні верасня.

Адкрыўся I Мінскі міжнародны кінафестываль “Лістапад”.

Створаны Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур.



1995

Заснаваны Міжнародны музычны фестываль “Залаты шлягер”.



На карысць роднай Беларусі

Гродзенская вобласць

Стары замак у Гродне — комплекс абарончых збудаванняў, культурных і свецкіх будынкаў XI—XIX стагоддзяў



АЛЕНА КЛІМОВІЧ, начальнік упраўлення культуры Гродзенскага аблвыканкама:

— На Гродзеншчыне функцыянуюць 598 арганізацый культуры. Жыццё вобласці багатае на яркія творчыя падзеі. На высокім узроўні прайшлі каравай-фэст “Бацкава булка” ў Свіслачы, абласны фестываль традыцыйнай культуры “Скарбы Гродзеншчыны”, фестываль сярэднявечнай культуры “Галышанскі замак” ды іншыя мерапрыемствы, што лічацца сапраўднымі брэндамі нашага краю.

Краткаватымі, насычанымі новымі формамі былі абласныя мерапрыемствы да Дня Незалежнасці і Дня народнага адзінства. Асабліва ўвагу работнікі культуры ва ўсіх раёнах і абласным цэнтры цягам года надавалі праектам на тэму генацыду беларускага народа ў галы Вялікай Айчыннай вайны. Сумесна з пракуратурай і Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Янкі Купалы ўпраўленне культуры аблвыканкама стварыла фотавыставу “Памяць у сэрцы стукіць...”. Яна расказвае страшную праду пра злычынствы нямецка-фашысцкіх захопнікаў, знаёміць прапоўныя калектывы і вучнёўскую моладзь з не вядомымі раней фактамі гісторыі.

З мінуўшчыны да нас дайшла ўнікальная духоўная і матэрыяльная спадчына. Звыш сямісот помнікаў архітэктуры, гісторыі, археалогіі і мастацтва складалі скарб Гродзеншчыны. Мы адказна беражам і аднаўляем шматлікія каштоўнасці. Сёлета завяршыліся работы ў рамках першай чаргі рэканструкцыі палацава-паркавага комплексу ў Свіслачы. Адчынілі дзверы для наведвальнікаў новая інтэр’ерная зала Старога замка ў Гродне. І турыстычная шквасець да аб’ектаў спадчыны настаняна расце.

Значная ўвага надаецца нематэрыяльным набыткам. У пачатку года статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі нададзены элементу “Традыцыя бытвання народнага ілечнага тэатра ў Карэліцкім раёне Гродзенскай вобласці (Мірская батлейка)”. За кошт гранта Прэзідэнта рэалізуюцца праект “Ад прадзіва да ткацтва”, накіраваны на адраджэнне ў сучасных умовах народнай тэхналогіі традыцыйнага ткацтва і іх выкарыстанне ў практычных арганізацый культуры, экскурсійнай і турыстычнай дзейнасці.

Багатым стаў год на ўзнагароды. Майстар народных рамстваў Адальскага цэнтра культуры і народнай творчасці Гродзенскага раёна Мар’ян Скрамблевіч уганараваны медалём Францыска Скарыны. Усяго ў вобласці 33 работнікі адзначаны гэтай дзяржаўнай узнагародай.

Паважаныя работнікі культуры! Дазвольце ў прафесійнае свята пажалаш вам міру, здароўя, новых творчых поспехаў і ажыццяўлення яркіх ідэй на карысць нашай роднай Беларусі!

Абярэг згоды і адзінства



АЛЯКСАНДР ЖЫГУН, начальнік упраўлення культуры Магілёўскага аблвыканкама:

— Перад намі стаяць задачы захавання гістарычнай памяці, умацавання адзінства народа, выхавання патрыятызму, зберажэння беларускай самабытнасці. Для гэтага з красавіка 2022 года праходзіць абласны фестываль народнай творчасці “Беларусь родная, музычная, народная”. У яго рамках аб’явіліся прэзентацыі розных раёнаў Магілёўшчыны.

Купалле з інтэрацыянальнымі размахам па традыцыі адзначаюць у Шклоўскім раёне. Толькі гэтай годзе, прафесійным і самадзейным артыстам, майстроў дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва з’яжджаюцца на свята “Александрый збірае сям’ю”. Адной з асноўных падзей сёлета была выстава-кірмаш “Абярэг міру і саюзнага адзінства”, якая прайшла пад патранажам Саюзнай дзяржавы. Лейтматывам шыромай адкрыцця рэспубліканскага фесту стаў сімвал Гола міру і стварэння — буселі, які лічыцца ахоўнікам сямейнага дабрабыту і спакою.

Сярод самых значных культурных мерапрыемстваў краіны — Міжнародны маладзёжны тэатральны форум “М.ат.кантакт”. Сёлета за восем дзён фестываля на розных пляцоўках Магілёва прадэманстравалі 19 спектакляў з Беларусі, Расіі, Казахстана і Балгарыі. Акрамя імпрэз конкурснай праграмы і абмеркавання пастановак, адбыліся майстар-класы, творчыя сустрэчы, паказы майстарні маладой рэжысуры.

Візітоўка Быхаўшчыны — Міжнароднае музычна-спартыўнае свята “Вялікі бард-рыбалка”. У Клімавічах правялі XXI Міжнародны фестываль дзіцячай творчасці “Залатая пчолка”, які сабраў больш за 900 удзельнікаў з Беларусі, Расіі, Узбекістана і Кыргызстана. Брэндамі Месціслаўшчыны з’яўляюцца фестываль мастацтваў імя народнага артыста Беларусі Мікалая Чуркіна і свята сярэднявечнай культуры “Рыцарскі фэст”. Дзясяты раз у аграпарку Радзіла Чавускага раёна адзілі аднавілі “У Гросці да раздзічаў”.

Аднаўляюцца знакавыя аб’екты гісторыка-культурнай спадчыны. Завяршылася рэстаўрацыя палаца Булгакаў у Жылічах, і сёння комплекс актыўна прымае турыстычныя групы і індывідуальных наведвальнікаў — па некалькі соцень чалавек штодня. Нядаўна там арганізавалі рэгіянальнае свята “Вераснёў-

скі фэст. Палац у Жылічах”. Разныя мерапрыемствы стала каншортна праграма “Знаёмімся са спадчынай” з удзелам салістаў Вялікага тэатра Беларусі, а таксама бал у інтэр’ерах класіцыстычнага помніка.

Больш за сотню інтэрнэт-праектаў, што папулярныя здымкі Прыдняпроўскага краю, размешчаны на сваіх сайтах кніжныя скарбніцы. Магілёўская абласная бібліятэка імя У. І. Леніна папярэднявала новай інфармацыйнай рэсурсы — краязнаўчую базу даных “Мовазнаўцы Магілёўшчыны” і фактаграфічную базу “Гастронамічны турызм”. У рамках Гола міру і стварэння і да Дня Перамогі ўстанова ініцыявала абласны патрыятычны марафон “Наша слава і наша памяць”. Палчас яго правалі адкрытыя прагляды, вахты памяці, кніжныя прэзентацыі, віртуальныя акцыі, прадставілі літаратурна-музычныя кампазіцыі. Да марафону далучылася звыш трохсот бібліятэк рэгіёна.

Важным дасягненнем варта лічыць шырокая магчымасці для развіцця духоўнага патэнцыялу маладога пакалення. Юныя творцы заваўваюць узнагароды шматлікіх конкурсаў, а таксама ўдзельнічаюць у спецыяльнай базе “Гастронамічны турызм”. Падтрымка таленавітай моладзі. Паважаныя калегі! Дазвольце ў прафесійнае свята падзякаваць вам за ўнёсак у справу захавання нашых духоўных каштоўнасцей і гістарычнай памяці, за яркі ўражанні і настрой, якія вы дорыце публіцы. Жадаю новых творчых знаходак і натхнення!

Магілёўская вобласць

Палацава-паркавы комплекс Булгакаў — помнік архітэктуры позняга класіцызму ў аграпарку Жылічы Кіраўскага раёна



— 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2004 — 2005 — 2006 —

- ▶ 12 студзеня створаны спецыяльны фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі.
- ▶ Адбыўся I Рэспубліканскі фестываль нацыянальных культур у Гродне.
- ▶ У Брэсце праведзены першы штогадовы Міжнародны тэатральны фестываль “Белая Вежа”.



▶ Зладжаны першы фестываль камернай музыкі “Музы Нясвіжа”.

- ▶ 1 лютага адкрыты Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва.
- ▶ 15 красавіка створаны фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва.
- ▶ У Мінску прайшоў першы фестываль “Анімаеўка”.



▶ Адчыніў дзверы філіял Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь — Мемарыяльны музей-майстарня Заіра Азірова.



▶ Комплекс “Мір” занесены ў Спіс сусветнай спадчыны UNESCO як выдатны ўзор цэнтральнаеўрапейскага замка.



▶ Упершыню ў Беларусі прайшла міжнародная акцыя “Ноч музеяў”.



▶ Архітэктурны, жылы і культурны комплекс рэзідэнцыі Радзілавічаў у Нясвіжы і Дуга Струва ўключаны ў Спіс сусветнай спадчыны UNESCO.



▶ Адкрыты новы будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.



Мінская вобласць

Нясвіжскі палацава-паркавы комплекс — помнік архітэктуры XVI—XVIII стагоддзяў

Край, што прыцягвае таленты



АЛА ШАХОЦЬКА,
начальнік галоўнага ўпраўлення культуры Мінскага аблвыканкама:

— Гэты год для цэнтральнага рэгіёна асабліва. Мінская вобласць адзначыла 85-годдзе, а горад Слуцк стаў культурнай сталіцай нашай краіны. Да 80-й гадавіны трагедыі ў Хатыні адкрыўся ўнікальны музей з інтэрактыўнай экспазіцыяй. У гэтай прасторы наведвальнікі нібы пераносяцца ў страшны сакавік 1943-га. Нам ёсць чым уразіць гасцей Міншчыны. У Заслаўі з'явіўся адзін у краіне Музей беларускай малаванкі. Дзякуючы актыўнай збіральніцкай працы ён стаў уладальнікам найбуйнейшай калекцыі малаваных дываноў, якая налічвае амаль 300 прадметаў.

У вобласці адбылося больш за 30 значных культурных мерапрыемстваў міжнароднага, рэспубліканскага і рэгіянальнага значэння. Іх асноўная мэта — адраджэнне, развіццё і папулярызаванне найлепшых традыцый і асаблівасцей айчынай ды сусветнай культуры. Асобна хочацца адзначыць Нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі “Малалезча”. Свята прайшло з размахам. Да нас прыехалі творчыя калектывы з усёй краіны, а таксама з розных куткоў Расіі. На два чэрвеньскія дні горад зрабіўся месцам прыцягнення таленавітых маладых выканаўцаў.

Старт святкаванню Дня Незалежнасці на Міншчыне традыцыйна далі ў мемарыяльным комплексе “Курган Славы” — з удзелам Кіраўніка дзяржавы. Для гасцей арганізавалі канцэрты і тэатралізаваныя імпрэзы, спартыўныя і інтэлектуальныя спаборніцтвы, пляцоўкі для самайнага і дзіцячага адпачынку.

Фестываль гістарычных рэканструкцый “Нясвіжская фартэцыя”, адна з падзей да 800-годдзя Нясвіжа, сабраў звыш 55 тысяч чалавек. У старадаўнім горадзе ўпершыню адбыўся фестываль беларускай душы. Сёлета святы працаўнікоў сяла “Дажынкi” маштабна адзначылі ў Салігорску. Упершыню работнікам культуры ўдалося арганізаваць арт-прасторы з 3D-выявамі і карнізамі з прыродных матэрыялаў па матывах твораў мастакоў — урэдзжэння цэнтральнага рэгіёна. Песенныя віншаванні прадставілі зоркі беларускай эстрады.

У краі адбыліся мерапрыемствы, прысвечаныя розным жанрам музычнага мастацтва: міжнародны конкурс джазавай і эстраднай музыкі JAZZ-TIME, рэспубліканскі фестываль харавога мастацтва “Пеўчае поле”, абласны фестываль духовай музыкі “Майскі вальс”, абласны фестываль тэатральнага мастацтва “Бярэзінская рампa”.

Прыцягваецца ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстановаў культуры. Закупляюцца музычныя інструменты, сцэнічнае абсталяванне, абнаўляюцца касцюмы для ўдзельнікаў мастацкіх калектываў, ладзіцца рамонтны і набываецца аўтатранспарт.

Паважаныя работнікі культуры! Віншую з прафесійным святкам. Няхай Год міру і стварэння дорыць мноства новых ідэй і магчымасцей. Жадаю, каб вам скараліся творчыя выршынi!

Гасціннасць і адданасць традыцыям



ВІТАЛЬ БРЭЛЬ,
начальнік упраўлення культуры Мінскага гарвыканкама:

— Сучаснае культурнае жыццё сталіцы дынамічнае і разнастайнае. У Год міру і стварэння мы рэалізавалі шэраг праектаў, накіраваных на ўмацаванне патрыятызму і захаванне гістарычнай памяці.

Ярка і запамінальна мы адзначылі Дзень горада. Адбыліся фестываль гістарычнай рэканструкцыі “Мінск старажытны”, канцэрт “Сэрца Беларусі — мой родны Мінск” і іншыя імпрэзы.

Заўсёды чаканая падзея — летні музычна-турыстычны сезон. Сёлета мерапрыемствы ладзіліся пад дэвізам “Мінск. Традыцыі. Гасціннасць. Алімпіада”. Другі раз на пляцоўцы гатэля “Манастырскі” разгарнулася глядзельная зала пад адкрытым небам — прафесійныя і аматарскія тэатральныя калектывы прэзентавалі свае найлепшыя пастаноўкі. Традыцыйна мінчанам і гасцям сталішы мы прапанаваць бясплатныя экскурсіі, падчас якіх ахвотныя маглі спусціцца ў сутарэнні былой царквы Святога Духа, падняцца на алімпійскую пляцоўку, даведацца пра іканапіс старадаўніх вулак Верхняга горада. Штогадзю ля сцен ратушы прапала імправізаваная бібліятэка. Яе наведвальнікі атрымалі прэзентацыйныя кнігі, кветкамі, віктарыямі, сустракамі з айчыннымі пісьменнікамі. Навічкі сезона стаў гістарычны перформанс: кожны дзень апоўдні на балкон ратушы выходзіць воіт, які знаёміць публіку з гісторыяй слаўтасці.

Сёлета мы вярнуліся да ініцыятывы “Пешаходка”, і яшчэ вулічныя музыканты пачаць мінакаў сваёй творчасцю ў трох пунктах — у Верхнім горадзе, Траецкім прадмесці і на Ракаўскай.


Нямала значных праектаў зладзілі сталічныя музеі. А да Дня горада адкрыўся ўнікальны комплекс “Сілуэты старога Мінска: Паўночны завулак і Грушаўскае прадмесце”, падрыхтаваны Музеём гісторыі Мінска і Мемарыяльным музеем-майстэрняй 3. І. Азгура. Тры экспазіцыі ў трох адноўленых дамах пачатку ХХ стагоддзя і выстава пад адкрытым небам знаёмяць наведвальнікаў з мінуўшчынай Паўночнага завулка і Грушаўскага прадмесця, асаблівасцямі забудовы і былымі жыхарамі гэтых куткоў сталіцы. Створаны інтэр’ерныя экспазіцыі, дэманстру-

юю элементы драўлянага дэкору, фотаздымкі і дакументы, асаблівая рэч гараджан. Асобна паказана жывапісная спалчына Галіны Азур (Гарававай), урбаністычныя пейзажы іншых аўтараў.

Плённа прапалаві кніжныя скарбніцы Мінска. Яны не толькі давалі доступ да багатай калекцыі літаратуры, але і ладзілі сустрачкі з пісьменнікамі, шматлікія мерапрыемствы для папулярызавання чытання і выхавання патрыятызму, іншыя акцыі. Сёлета Цэнтральная бібліятэка імя Янкі Купалы ўзнагароджана дыпломам II ступені Рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка — асяродак нацыянальнай культуры” ў намінацыі “За падтрымку і развіццё чытання”.

Шмат удалося зрабіць для ўдасканалення і ўмацавання матэрыяльна-тэхнічнай базы, захавання гісторыка-культурнай спадчыны, падтрымкі маладых талентаў, эстэтычнага выхавання дзяцей і моладзі. Навучэнцы ўстановаў адукацыі ў сферы культуры радуюць перамогамі на буйных творчых спаборніцтвах.

Паважаныя калегі, вы карпіліва зберагаеце і павяжаеце традыцыі, абуджаеце ў людзях высокія пачуцці. У прафесійнае свята прыміце словы шчырай удзячнасці за гэтую адданую працу, за ваш талент і адданасць справе. Жадаю вам поспеху ў творчых пошуках. І няхай натхненне не паклае вас!



Мінск

Адноўленая Мінская ратуша — галоўнае ўпрыгажэнне плошчы Свабоды і сімвал гістарычнай памяці

2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015



Зладзены ў эксплуатацыю першы пусквы комплекс Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка “Нясвіж”.



Абрад “Калядныя цары” ў вёсцы Семежава Капыльскага раёна Мінскай вобласці ўключаны ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны UNESCO.

Заснавана штогадовая акцыя “Культурная сталіца Беларусі”.

У аграпрадукцыі Александры Шклоўскага раёна на беразе Дняпра адбыўся першы маштабны фестываль “Купалле” (Александры збірае сяброў).

Распачаты Рэспубліканскі конкурс маладых талентаў “Зорка ўзшла над Беларуссю”.

У Ружанскім палацавым комплексе адкрыты музей і адбылося першае свята “Ружанская брама”.

Праведзены I Рэспубліканскі конкурс тэатральнага мастацтва “Нацыянальная тэатральная прэмія”.



Адчынены дзверы Музея сучаснай беларускай дзяржаўнасці.



Прайдзюў I Нацыянальны форум “Музей Беларусі”.



Уведзены ў эксплуатацыю новы будынак Беларускага дзяржаўнага музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.



Заснаваны Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў.

Як тое было

...На апошнім вераснёўскім тыдні 2023-га рэдакцыйная планёрка, прысвечаная нумару да Дня работнікаў культуры, кіпела прапановамі. Як жа нам недзяжурна павіншаваць крэатыўныя рупліўцаў сферы? Нечакана згадаўся 2009 год. Тады ў журналістаў "К" нарадзіўся эксклюзіўны праект, які, без перабольшання, уойдзе ў летапісную скарбонку беларускай культуры. Ён актуальны і сёння. Чаму? Звернемся да архіваў газеты.



Песня — за 24 гадзіны

Кастрычнік 2009 года.

16.00. А пачалося ўсё з рэдакцыйнай лятучкі. На ёй мы абмяркоувалі напавенне нумара, прысвечанага Дню работнікаў культуры. Як заўжды, было "спякотна", напружана і сценка ад ідэй. І вось чарговая хваля ўсеагульнага мазавага штурму прынесла думку: "А што, калі скласці песню ў гонар работнікаў культуры, прыцягнушы для гэтага лепшыя творчыя сілы краіны?" Журналісты ўвокаміг сыхлі, каб праз хвіліну выбухнуць: "Клас!" Далей усё было досыць "проста".

16.30. Пад канец планёркі вырашылі: музыку запросім стварыць лепшага нашага мелодыста, народнага артыста СССР і Беларусі, кампазітара Ігара Лучанка, а тэкст прапануем напісаць паэту Віктару Шніпу. Менавіта аўтара слоў мы і натхнілі першам. Не паверыце, але яго першая фраза была тое ж самае: "Клас!" Пасля творца абавіла дадаў: "Паспрабую..." Напрыканцы размовы Шніп, нібыта міжволі, напеў: "Мы — работнікі культуры..."

17.00. Як толькі пазтва муза пачала "дзеінічаць", загалчык адзела фотайлюстрацыі "К" Юрыя Іваноў атрымаў заданне... сустрэцца са старым сябрам. Жарты жартамі, але Юрыя Сяргеевіч не адзін дзясятка гадоў шчыра сябруе з Ігарам Лучанком. Таму менавіта фотакарэспандэнту мы даручылі пазнаёміць славутага кампазітара з задумай культураўцаў, а таксама зняць моманты стварэння новай песні. Што ж адказаў Юрыя Сяргеевіч? Памаўчаўшы хвіліну, ён прамовіў: "Клас!" Хочаце — верце, хочаце — запытайцеся ў яго самі!

17.45. Творчы працэс у паэта — рэч загадкавая. Вось і Віктар Шніп аказаўся ў той вечар на адкрыцці выставы... — Ігар, ёсць выдатная ідэя — прысвяціць песню беларускім работнікам культуры! Усе мае калегі з рэдакцыі выказалі адназначна: музыка павінна быць тваёй!

— Юра, а хто ж напіша слоў? Да свята — лічаныя дні. Ды і музыка, зразумей, — справа няпростая...

Слова Віктар Шніп
Муз. Ігар Лучанка

УМЕРАНА РУХАВА, РАМАНТЫЧНА

ПАД СЯ- ГАМ ЛЮ- БІ - МАЙ АЙ - ЧЫ - НЫ, СВА-

БІД - НАЙ, ЗАУ - ХІДЫ МА - ЛА - ДАЙ

МАМ НА - ЗАУ - СЕ - ДЫ А - ЛЫ - НАЙ, ЯК

СОН - ЧА НАД РОД - НАЙ ЗЯМ - ЛЕЙ.

ДЭ - ЕМ МЫ ДА СВЕ - ТА - Е МЭ - ТЫ, КАБ

НА - ША АЙ - ЧЫ - НА БЫ - ТА ЛА - НЕ



Віктар Шніп і Ігар Лучанок

— Слоў будучу ў пябе заўтра раніцай! Чакай! — упушчана прамовіў Юрыя Сяргеевіч.

22.12. Менавіта ў гэты час Віктар Шніп стэпаданаваўся з супрацоўнікамі газеты, каб павадаміць: першая страфа — ёсць! І зачытай яе.

— Насамрэч ёсць! Калі працяг? — запыталася мы. Мусяць, пакаляшы перад сабой чысты аркуш, Віктар адказаў:

— Будзе!
І сапраўды. Мы чакалі роўна 11 гадзін.

8.55. "А вось і працяг!" — сказаў Віктар Шніп рэдактару аддзела Яўгену Рагіну, заспеўшы яго, як кажучы, яшчэ ва ўтульных хатніх пантофлях літаральна на выхадзе з кватэры. "Віця, занатуй на паперу — а я на працы запішу па тэлефоне".

10.00. Першая справа на пачатку працоўнага дня — зва-

нок паэту. І вось культураўцы, ледзь не заглядаючы пад руку нашаму журналісту, спрабавалі адгадаць першыя радкі песні-прысвясчэння. Зрэшты, пакуль гэта быў толькі тэкст да яе. Набор, раздрукоўка — і вось верш перад намі.

— Клас!.. — з палёгкай выдыхнулі мы. І твор трапіў у рукі Юрыю Іваноў.

11.00. "Пакажыце мне, дзе той паэт, які напісаў словы да гэтай песні! Нам абавязкова трэба папрацаваць разам!" — акінуўшы вокам тэкст, сказаў Ігар Лучанок. І Юрыя Сяргеевіч выправіўся па Віктара Шніпа.

12.00—15.00. Што было ў гэты час? Мусяць, лепш за ўсё пра тое распавядуць лісты з занатоўкамі і дапрацоўкамі. Песня атрымала яшчэ адну страфу. І зачула! Лучанок сеў за раяль. І ў пакой Саюза кампазітараў палілася першая акорды... Так нараджаюцца легенды, так нараджаецца музыка, так нараджаецца песня, так рэалізуюцца праекты "К"...

16.00. А ў другой палове дня рэдактар адзела музыкі Надзея Бунцівіч ужо спявала нам са "свежага" нотнага аркуша новую песню — лёгкую, празрыстую і ўрачыста-ўнёслую.

— Клас! Ці не так? — мы абменьваліся рэлікімі паміж сабой. А пасля паслухалі і запісаннае на дыктафон аўтарскае выкананне. Разам з паэтам і кампазітарам рэдакцыя "К" дорыць гэты яркі букет са слоў і нот усім тым, хто жыць сваёй адметнай творчасцю беларускую культуру. Са святам!

Культураўцы
Фота Юрыя ІВАНОВА

Культурай квітнее Айчына

Музыка Ігара ЛУЧАНКА
Словы Віктара ШНІПА

Пад сцягам любімай Айчыны, Свабоднай, заўжды маладой І нам назаўсёды адзінай, Як сонца над роднай зямлёй, Ідзем мы да светлае мэты, Каб наша Айчына была Не толькі у песнях апета, А ў кожнага ў сэрцы жыла.

Прыпеў:

Мы — твая душа, Айчына-маці,
Мы — работнікі культуры,
Людзям мы прыносім шчасце.
Хай квітнее Беларусь!

Культура — багацце святое,
Якое нам тут берагчы,
Дзе роднае слова жывое —
Нібыта ад Храма ключы.
Культурай квітнее Айчына,
Культура яднае людзей,
І лепш за Айчыну краіны
Не знойдзеш на свеце нідзе.

Прыпеў.

Нясем мы пад сцягам Айчыны

У кожнае сэрца святло,
Бо кожны з нас ведаць павінны,
Што будзе, што ёсць, што было.

Высокія збудуцца мэты,
І стане як песня жыццё,
Якое вякамі апета,
Як сэрца, Айчына, тваё.

Прыпеў.

2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023



Гэты год Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 522 аб'яўлены Годам культуры.

Упершыню арганізаваны Рэспубліканскі конкурс "Нацыянальная прэмія ў галіне выяўленчага мастацтва".

Зварылася рэканструкцыя Нацыянальнай кінастудыі "Беларусьфільм".



Адкрыўся Музей гісторыі Віцебскага народнага мастацтвага вучылішча.

Свята ў гонар абраза Маці Божай Будслаўскай (Будслаўскі Фэст) увайшло ў Спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны UNESCO.

У Спіс нематэрыяльнай спадчыны UNESCO ўключаны вясновы абрад "Юр'еўскі карагод" у вёсцы Пагост Жыткавіцкага раёна Гомельскай вобласці.



Спіс нематэрыяльнай спадчыны UNESCO папоўніўся элементам "Культура бортніцтва Беларусі і Польшчы".

Адбылося ўрачыстае адкрыццё Паўночнай вежы Гальшанскага замка і турыстычна-інфармацыйнага цэнтру пры ім.



На 17-й сесіі Міжурдавага камітэта па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны UNESCO было вырашана ўключыць у Рэспрэзентацыйны спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны чалавечы элемент "Саломаліццкае Беларускае мастацтва, рамяство і ўменні".

За 70 гадоў гісторыі Міністэрства культуры прыклала нямяла намаганняў для захавання і прымянення здабыткаў беларускага народа. Храналгічны агляд завершаны, але няма канца стваральнай працы. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны, работа музейных, клубных, бібліятэчных устаноў, кінематаграфіі — дзейнасць Міністэрства культуры мае багацце цікавых напрамкаў, пра якія мы яшчэ не раз распавядзем на старонках газеты.



ВІЦЕБСКАЯ АБЛАСНАЯ ФІЛАРМОНІЯ

г. Віцебск, вул. Леніна, 69,
тэл. касы: 8 0212 368387,
сайт: vitebsk-fil.by

- Гастролі музыкантаў Мальтыйскай капэлы (г. Санкт-Пецярбург) у Віцебску — канцэрт арганнай музыкі **IMPRO-VISIONS (6+)**.
- 11 кастрычніка ў 19.00.**
- **"КРУЦІЦА ДЫСК" (6+)** — папулярныя песні савецкай эстрады.
- 13 кастрычніка ў 19.00.**
- Прадстаўленне **"КАША З СЯКЕРЫ" (3+)** у межах праекта "Філармонія — дзесяць". **14 кастрычніка ў 11.00.**
- Прадстаўленне **"КАРАМЕЛЬКА І ГАРОШЫНКА У ІНТЭР'НЭЦЕ" (3+)** у межах праекта "Філармонія — дзесяць". **15 кастрычніка ў 11.00.**

УНП 300149385



НАЦЫЯНАЛЬНЫ АКАДЭМІЧНЫ ТЭАТР ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ

г. Мінск, вул. Энгельса, 7,
тэл.: 8 017 3654237, 8 017 3576627,
пошта: kupalabitel@mail.ru

- Звычайная гісторыя **"Час жыцця" (12+)**. Галоўная сцэна.
- 6 кастрычніка ў 19.00.**
- Казка **"Гісторыя шакаладнага дрэва" (0+)**. Галоўная сцэна.
- 7 кастрычніка ў 11.30, 14 кастрычніка ў 11.30.**
- Прадстаўленне **"Музыка душы. Роднае" (0+)**. Камінная зала.
- 7 кастрычніка ў 19.00.**
- Трагіфарс **Donna sola ("Жанчына адна") (18+)**. Камерная сцэна.
- 7 кастрычніка ў 19.00.**
- Камедыя ў 2 дзеях **"Паўлінка" (12+)**. Галоўная сцэна.
- 8 кастрычніка ў 19.00,**
- 13 кастрычніка ў 19.00.**
- Трагікамедыя ў 2 дзеях па матывах твора У. Шэкспіра **"Рамза і Джульета" (12+)**. Галоўная сцэна.
- 10 кастрычніка ў 19.00.**
- Рэжывім у 1 дзее **"Вечар" (12+)**. Галоўная сцэна.
- 12 кастрычніка ў 19.00.**
- Музычна-пластычная фантазія **"Скрыжаванне" (12+)**. Камінная зала.
- 12 кастрычніка ў 19.00.**
- Містычная легенда пра каханне ў 1 дзее **"Чорная панна Нясвіжа" (12+)**. Галоўная сцэна.
- 14 кастрычніка ў 19.00.**

УНП 100377901



ЗАСЛУЖАНЫ КАЛЕКТЫЎ БЕЛАРУСКІ ТЭАТР "ЛЯЛКА"

г. Віцебск, вул. Пушкіна, 2,
тэл.: 8 0212 669077 (каса)

- Казка-фантазія ў 1 дзее **"Калія-Маля" (4+)**. **8 кастрычніка ў 11.00.**
- Зусім верагоднае здарэнне ў 2 дзеях **"Яшчэ раз пра Чырвоную Шапачку" (3+)**. **14 кастрычніка ў 11.00.**

УНП 300001869



НАЦЫЯНАЛЬНЫ МАСТАЦКІ МУЗЕЙ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

г. Мінск, вул. Леніна, 20,
тэл.: 8 017 3970163
(экскурсіі/інфармацыя бюро)

- **Пастаянная экспазіцыя.**
- Выстава Беларускага мастака Вячаслава Шамшура **"У суладдзі душэўнасці і цэльнасці"**. **Да 8 кастрычніка.**
- Выстава **"Жыццё ў мініяцюры"**. Выставачы корпус, вул. К. Маркса, 24. **Да 19 лістапада.**
- Выстава **"Уладзімір Стэльмахоўскі. Сыны зямлі беларускай"** з фондаў музея, прыватнага галерэя, прысвечаная да 95-годдзя з дня нараджэння народнага мастака БССР, педагога Уладзіміра Іванавіча Стэльмахоўскага (1928–2013). **Да 20 лістапада.**
- Выстава **"Ангалоія прыгажосці. Традыцыйны беларускі касцюм"** у рамках штогадовай акцыі "Вераснёвая ноч", прыватнага галерэя да Дня горада Мінска. **Да 11 снежня.**
- **Экскурсіі: "Самыя-самыя..." (6+), "Якога колеру зіма?" (6+), "Віды і жанры ў выяўленчым мастацтве" (6+), "Казкі Усходу" (10+), "Міфы Старажытнай Грэцыі і Рыма" (10+), "Партрэты даўняй мінулы палеканнай..." (10+), "Тыльчы мой каханай" (16+), "Жаночы партрэт" (16+), "Мінск у музеі" (16+).** Пrawdзіца заўсёды.

УНП 100377771



МУЗЕЙ В. К. БЯЛЫНЦЫКАГА-БІРУЛІ У МАГІЛЁВЕ

г. Магілёў, вул. Ленінская, 37,
тэл.: 8 0222 650203, 8 0222 658800

- **Пастаянная экспазіцыя.**
- Тэматычны дзень **"Сямейны выхадны ў музей"**. Да Дня маці. **Экскурсія, квест, майстар-клас, фільм. 14 кастрычніка, 11.00 — 16.00.**
- Выстава жывапісу, графікі, скульптуры, дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва, фатаграфіі беларускіх мастакоў XX–XXI стст. з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь **"Калі мы былі дзесяцімі"**. **Да 2 снежня.**
- Art-lectorium **"Зразумелае мастацтва"**. **Пrawdзіца заўсёды.**

Падрабязней на сайце artmuseum.by.

УНП 100377771

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь

аказвае фізічным і юрыдычным асобам паслугі па рэстаўрацыі і кансервацыі ікон, твораў выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва.

Тэлефоны: **8 017 3970163, 8 025 6677819.**

УНП 19254944



НАЦЫЯНАЛЬНЫ АКАДЭМІЧНЫ ВЯЛІКІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

г. Мінск, пл. Парыжскай Камуны, 1,
тэл.: 8 017 2431041 (каса),
8 017 3615493

- Опера ў 4 дзеях **"Травіята" (16+)**. **7 кастрычніка ў 18.00.**
- Балет у 3 дзеях **"Спартак" (12+)**. Да 50-годдзя творчай дзейнасці народнага арыста Беларусі і СССР Вялянціна Елізарэва. **8 кастрычніка ў 18.00.**
- Канцэрт **"Вечар вакальнай музыкі: Чайкоўскі і Рахманінаў" (12+)**. Камерная зала імя Л. П. Александровскага. **8 кастрычніка ў 18.30.**
- Опера ў 3 дзеях **"Макбет" (16+)**. **10 кастрычніка ў 19.00.**
- Балет-феерыя ў 2 дзеях з пралагам і эпілогам

УНП 191081322



НАЦЫЯНАЛЬНЫ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНЫ МУЗЕЙ ЗАПЕВДНІК "НЯСВІЖ"

г. Нясвіж, вул. Ленінская, 19,
тэл.: 8 01770 20602, 8 01770 20660,
8 029 5518051, 8 029 1903149

- Палавы ансамбль**
- Выстава **"Летанік праса: разглядзім старонкі"** з прыватнай калекцыі Барыса Васільева і Юліі Жэўскай. Малая выставачная зала. **Да 12 лістапада.**
- Выстава **"Упершыню экспанат. 3 фонду Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж»"**, прысвечаная 30-годдзю ўстаноў і 800-годдзю горада Нясвіжа. Вялікая выставачная зала. **Да 9 студзеня 2024 года.**
- Міжнародны выставачны праект **"Castrum doloris. Пахавальныя цырымоніі нясвіжскага двара"**. У складзе пастаяннай экспазіцыі.

- Мерпрыемствы**
- Квесты: **"Палавыя таямніцы"**, **"Музычная скарбніца Нясвіжскага палаца"**.
- Виртуальныя выставы: **"Тэратворэнні ў попель. Генэцід беларускага народа на тэрыторыі Нясвіжскага раёна ў гады вайны"**, **"Нясвіж — здабытак сусветнай культуры"**, **"Забуралены след вайны ў архітэктуру Нясвіжа"**, **"Шэдэўры калекцыі і ўнікальныя артафакты музея-запаведніка «Нясвіж»"**.
- Тэматычныя і аглядныя экскурсіі па гісторыка-архітэктурных помніках і ландшафтных парках Нясвіжа.

- Адзел экскурсійнай і інфармацыйнай дзейнасці (г. Нясвіж, вул. Гейска, 1)**
- Выстава работ сучаснага мастака Віктара Варанкевіча **"Мінулае застаецца"**. **Да 30 кастрычніка.**

- Ратуша (г. Нясвіж, вул. Савецкая, 3)**
- Пастаянная экспазіцыя**
- **"Гарадское самакіраванне ў Нясвіжы ў XVIII — I палове XIX стст."**
- **"Нясвіж у міхавяны час. Людзі і падзеі"**.
- Калекцыя гадзіннікаў XIX–XX стст. **"Культура часу"**. 3 фонду музея-запаведніка.

- Мерпрыемствы**
- Квесты: **"Безаблічны артафакт"**, **"Карта сямі каралеўстваў"**, **"Музейны дэтэктыў"**, **"Музейнае расследаванне"**.
- Культурныя мерпрыемствы: **"Прыём у кнігні"**, **"Дзень нараджэння ў ратушы"** (група да 12 чалавек ад 6 да 11 гадоў).
- Сожэтная-ролевая развівальная праграма **"Школа шпіёнаў"** (да 25 чалавек).
- Гульня-знаёмства **"Музейка аб музеі"** (група да 25 чалавек ад 4 да 7 гадоў).
- Гульнявая праграма **"Выкрунтася"** (група да 25 чалавек).

Падрабязнасці па тэлефонах 8 01770 20602, 8 01770 20660 або на сайце niasvizh.by.

УНП 6002207920



МУЗЕЙ "ДОМ ВАНКОВІЧАЎ. КУЛЬТУРА І МАСТАЦТВА 1-Й ПАЛОВЫ XIX СТ"

г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 33а,
тэл.: 8 017 3637796, 8 017 3588878

- **Пастаянная экспазіцыя.**
- Выстава мастака-ілюстратара Кацярыны Бабок **"Вернемся ў дзяцінства"**. **Да 27 кастрычніка.**
- **Экскурсія "Шлях мастака Валенцыя Ванковіча"**. Папярэдні запіс.
- **Пrawdзіца заўсёды.**
- **Экскурсія "Сядзібы партрэт"**. Папярэдні запіс.
- **Пrawdзіца заўсёды.**

УНП 100377771



10 декабря 2023 года, 18.00, МККК "Минск-арена".
Стоимость билетов — от 80 до 479 руб.
Билеты можно приобрести в кассах Дворца Республики (тел. 8 017 2299039, факс 8 017 2299285) и на сайтах: ticketr.by, kity.by.
Дополнительная информация по тел. 8 017 2299163.



ЗАМКАВЫ КОМПЛЕКС "МІР"

г. п. Мір, Карэліцкі р-н, Гродзенская вобл., тэл.: 8 01596 36290, 8 01596 36270

- **Пастаянная экспазіцыя.**
- Квест **"Тамніца двух куфраў"**.
- 7 кастрычніка ў 15.30.**
- Часовая экспазіцыя **"Прагулка па старым горадзе" (0+)**, прыватнага галерэя да Дня народнага адзінства. На выставе прадстаўлены паштоўкі з відамі гарадоў Гродна, Ліды, Навагрудак, Слоніма 1900–1930-х гадоў. **Да 12 кастрычніка.**
- Выстава **"ARMATUS. Ваенна-гістарычная рэканструкцыя даспеху і зброі" (0+)**. Паўночны корпус. **Да 28 кастрычніка.**
- Аглядныя і тэматычныя экскурсіі.
- **Экскурсіі з элементамі** тэатралізацыі для дзяцей і дарослых.
- **Экскурсія для дзяцей "Інтрыг Купідона"**.
- Квест-экскурсія для ўсёй сям'і **"Легенды і паданні Мірскага замка"**.
- **Музейныя заняткі для дзяцей сярэдняй школьнага ўзросту: "Святлочная трава для князя па старадаўнім рыцэпце"**, **"Асаблівае жаноцкае касцюма XVIII ст."**, **"Арганізацыя вайска і выкавава справа ВКЛ у XVI ст."**, **"Печы з кароўкавай кафлі XVI–XVII стст. у палацы князёў Радзівілаў"**.

УНП 590201541



БЕЛАРУСКІ ДЗЕРЖЫНСКІ МУЗЕЙ ГІСТОРЫІ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

г. Мінск, пр-т Пераможцаў, 8,
тэл.: 8 017 2030792, 8 029 1440792,
8 017 3271166

- **Пастаянная экспазіцыя.**
- Часовая экспазіцыя **"Адзінай памяці верны"**, прысвечаная 80-годдзю з пачатку вызвалення Беларусі (23 верасня 1945 г.).
- Запрашаем юных наведвальнікаў у прасторы **"Музей для дзяцей"** — гэта ўпўнятая атмосфера партызанскага лесу ў спалучэнні з сучаснымі тэхналогіямі, добрымі і ўважлівымі музейнымі педагогамі. Тут праходзяць заняткі і лекцыі, майстар-класы і інтэрактыўныя праграмы для хлопчыкаў і дзяўчынак і іх бацькоў.
- **Прастора працуе з сярэдзі па нядзелю!**
- Квесты — гэта ўнікальнае, пазнавальнае і захапляльнае падарожжа па музейных залах для арганізаваных груп наведвальнікаў (да 20 чалавек). Падчас квестаў удзельнікі пашыраюць веды па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, выконваюць заданні і перадаюць розныя пераходкі.
- **Усяго прапануецца тры квесты: — "Шлях да Геромоў"** для удзельнікаў ад 12 гадоў; — **"Сумка з чырвоным крыжам"**, узрост удзельнікаў — ад 14 гадоў; — **"Франтавы дзёнік"**, узрост удзельнікаў — да 12 гадоў.
- Падрабязнасці на сайце wamuseum.by.

УНП 100254472



НАЦЫЯНАЛЬНЫ ЦЭНТР СУЧАСНЫХ МАСТАЦТВАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 47,
тэл.: 8 017 2427814,
час працы: аўторак — нядзеля з 12.00 да 20.00

- Выстава **"Дабравест міру і стварэння"**. **Да 15 кастрычніка.**
- Выстава **"Архітэктура скрозь стагоддзі"**. **Да 15 кастрычніка.**

УНП 192543414



МУЗЕЙ БЕЛАРУСКАГА НАРОДНАГА МАСТАЦТВА У В. РАУБІЧЫ

спарткомплекс "Раубічы", Мінскі р-н,
тэл.: 8 017 5074468

- **Пастаянная экспазіцыя.**
- Праграма **"Каляды ў музеі"**. **Пrawdзіца заўсёды.** Працягласць — 2–2,5 гадзіны. Папярэдні запіс абавязковы.

УНП 100377771

Вялікі тэатр Беларусі

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне вакантных пасадаў па творчых спецыяльнасцях у трупы аркестра: — у групу другіх скрыпак, і — у групу вялянчэлей.

Дадатковая інфармацыя — на сайце **bolshoibelarus.by, 220029, г. Мінск, пл. Парыжскай Камуны, 1.**

УНП 191081322



ШТОТЫДНЭВАЯ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЯ ГАЗЕТА, ДЛЯ ДАСУГУ (КУЛЬТУРА, МАСТАЦТВА) Выдаецца на беларускай мове.
Заснавальніца — Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Рэгістрацыйнае пасведчанне № 637, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавельца ўстанова "КУЛЬТУРА І МАСТАЦТВА".

Дырэктар — КУЗЬНЦОВА Наталя Васільеўна.
Рэдакцыя газеты "Культура":
Галоўны рэдактар — КУЗЬНЦОВА Наталя Васільеўна.
Намеснік галоўнага рэдактара — ШЧУРОК Жанна Генадзьеўна.
Адказны сакратар — Галіна МАЛІНЮСКАЯ.
Рэдактары аддзелаў — Віктар ГАУРЫШ, Юген РАГІН.

Аглядальнікі рэдакцыі: Яўгенія ГАБЕЦ, Антон РУДАК, Ілья САКАЛОВА, Ілья СВІРЬ, Юрыя ЧАРНЯКЕВІЧ, Даніл ШЭЙКА, Зміцер ЮРКЕВІЧ, Анастас ЮРКЕВІЧ.
Рэдактар літаратурны — Машвей ЗАЙЦАУ.
Рэдактары мастацкай — Мікалай КАСЦЮКОУ, Марына ПЯРКОУСКАЯ.
Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, праспект Незалежнасці, 77, чацвёрты паверх.

Тэлефоны: 8 017 2860797. Тэлефон-факс: 8 017 3345741. Бухгалтэрыя: 8 017 3345735. Рэкламны адрас: 8 017 2860797.
Падпісны індекс: 63875, 638752, 63879. Ільготны на паўгоддзе: 63872, 638722 (зніжка 15 %). Камплект (газета "Культура" і часопіс "Мастацтва"): 63874, 638742 (зніжка 10 %).
Рознічны кошт — па дамоўленасці.
* — матэрыял на правах рэкламы.

Аўтары допісаў паведамляюць прозвішча, поўнаасцю імя і імя па бацьку, пашпартныя звесткі (нумар, дату выдачы, кім і калі выдадзены пашпарт, асабісты нумар), асноўнае месца працы, зваротны адрас.
Аўтарскія рукапісы не рэдакцыя і не вяртаюцца. Меркаванне аўтара можа не адпавядаць пункту гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць матэрыялаў.

Падпісана ў друку 05.10.2023 у 13.00. Замова № 2347. Наклад 3501.
Рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва «Беларускі Дом друку»", 220013, г. Мінск, праспект Незалежнасці, 79/1. ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
© "Культура", 2023.